

# Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ  
І ПРАФКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 13 (537)

Субота, 16 красавіка 1983 года

Газета заснована ў верасні  
1969 года. Выходзіць  
раз у тыдзень

Цена 2 коп.

## КАМУНІСТЫЧНАМУ СУБОТНІКУ— УДАРНУЮ ПРАЦУ!

Правядзенне Усесаюзных камуністычных суботнікаў, прымаркоўваемых да кожнай гадавіны з днём нараджэння стваральніка Камуністычнай партыі і першай ў свеце Савецкай дзяржавы, правадыры сувесцінага пралетарыту У. І. Леніна— выдатная традыцыя ў жыцці Краіны Саветаў.

Самы актыўны ўдзел у ленінскіх камуністычных суботніках прымае і калектыв нашага ўніверсітэта. Сёлета студэнты ГДУ начали працаўваць у лісі суботніка, як мы паведамлялі ўжо, з 2 красавіка. У мінулую суботу байды атрадаў «Біёлаг» 1

«Авэс» біялагічнага факультэта працаўвалі на ўзвядзенні крэтыга гарадскага рынка. Узоры добраўпамленнісці і стараннісці паказалі Т. Шашавалава, Л. Цуканава, Н. Кіслова, Г. Злотнікава і многія іншыя студэнты.

Пазаўчора група студэнтаў эканамічнага факультэта выканала значны аб'ём работ на гарадскім Маланаваўодзе. На гэтым жа тыдні многое было збрэзлена па добраўпамленні гарадскага парка культуры і адначынку імя Луначарскага, вуліц Кожара і Савецкай, па навядзенню парадку ў вучэбных карпусах і інтэрнатах уні-

версітэта, на прылягаючай да яго тэрыторыі. Але самым маўзным стане сёняшніе святыя працы. На яго выйдуць многія сотні студэнтаў, выкладчыкоў і супрацоўнікаў ГДУ. Яны не пакідаюць сваіх сіл, каб паспяхова спрацоўвіць з дэвядзенымі заданнямі.

Для студэнтаў ўніверсітэта камуністычных суботнікі, прысвечаны 113-й гадавіне з днём нараджэння У. І. Леніна, працягненіца да 15 мая. Па графіку яны будуть выходзіць у дзве ашэні на будаўніцтве гарадскога ўнівермага, які ўзводзіцца шаблізу ўніверсітэта.

## 17 красавіка—Дзень савецкай науки НА ПЕРАДАВЫХ РУБЯЖАХ

Калектыву ўніверсітэта сустрэкае Дзень науки з добрымі вынікамі ў галіне наукоўскіх даследаваній і падрыхтоўкі наукоўцаў-педагагічных кадраў. Узрасла да 85,7 працэнта доля важнейшай тематыкі, у тым ліку дзяяркібджэнтнай да 98,4, гаспадарчай — 61,5 працэнта. На суму 1547,2 тыс. рублёў летасць выкананы аб'ём наукоўскіх даследаваній работ, у вытворчасці украшэння, 28 распрацоўкаў з эканамічнымі эфектамі 1518,3 тыс. рублёў. Атрыманы 13 рапорты ў Дзяржкамітэта ССРР па адкрыццях і вынаходніцтвах аб выдачы аўтарскіх пасведчанняў на вынаходніцтвы. Выдадзена 4 манаграфіі, адзін падручнік з грыфам міністэрства, 3 міжведамасныя зборнікі наукоўскіх прац. Абаронена адна доктарская і 15 кандыдатскіх дысертацый.

Да важнейшых вынікаў НДР адносіцца наступныя. На кафедры оптыкі (загадчык — дацэнт А. М. Сердзюкоў) распрацоўвана установка для вызначэння ніроўнасці паверхні, якая дазваляе хутка, не ўносячы дэфектаў на паверхні пласці, вызначыць ніроўнасць паверхні ў вырабе. Выкарыстанне такай установкі дасытэ эканамічны эфект каля 60 тыс. рублёў у год. Акрамя таго, атрыманы становічыя рапорты на выдачу аўтарскага пасведчання на вынаходніцтвы, наяўраваныя на распрацоўку установкі для лазернай апрацоўкі металу.

У праблемах наукоўскага даследчай лабараторыі фізико-хімічных працесаў трайнія дацэнты І. М. Мельнічэнка, А. П. Грыбайла, старши наукоўкі супрацоўнікі А. В. Замятнікі першыню распрацоўвалі прынцыпавыя асновы комплекснага ўніверсальнага стендза, які дазваляе сумяшчаць лабараторныя і стендавыя выпрабаванні вадзяных помпай рухавікоў унутранага згарання.

На кафедры выкладчыкі матэматыкі і праграмавання (заг. — дацэнт В. Я. Быхаўца) распрацоўвана дастатковая агульная методыка мадэльяння метадамі канчатковых элементаў нелінейных разнагалічных задач механікі грунтут.

Значных поспехаў дасягнуў ўніверсітэт і ў галіне грамадскіх наукаў, эканомікі, мовазнавства, матэматыкі. Апублікаваны манаграфія «Вытворчая брыгада: сацыяльна-еканамічныя пытанні і падвейныя першыя сакратар гарадскога камітэта партыі Я. Я. Савасценка, пасля чаго была прынята адпаведная пасстанова.

## Да 165-годдзя з дні нараджэння К. Маркса ВЯЛІКІ ЧАЛАВЕК і ВУЧОНЫ

У рамках дзён студэнцкай наукоўкі на аддзяленні АМАЭІ эканамічнага факультэта праведзена наукоўская студэнцкая канферэнцыя «К. Маркс — Чалавек і Вучоны».

На канферэнцыі былі зачучаны даклады студэнтаў. Цікавым ён быў у І. Бондаравай — «Жыцце і дзейнісць К. Маркса». Яна пазнаёміла слухачоў з асноўнымі відамі біографіі: засновальніка наукоўскага камунізму, з яго поўным цяжкасцю і настач героямічным жыццём.

На канферэнцыі былі зачучаны даклады студэнтаў. Цікавым ён быў у І. Бондаравай — «Жыцце і дзейнісць К. Маркса». Яна пазнаёміла слухачоў з асноўнымі відамі біографіі: засновальніка наукоўскага камунізму, з яго поўным цяжкасцю і настач героямічным жыццём.

Са, аб атмасферы, у якой раслі і выхуваўся яго дзеці, якія сталі потым актыўнымі ўдзельнікамі рэвалюцыйнай барацьбы пралетарыяту. Працаўлюсьць, беззапаўненая адданасцю К. Маркса ідеалам рэвалюцыйнай пераўтворэння свету будуть з'яўляцца служыць прыкладам для прагрэсіўнай моладзі.

Даклад на тэму «Рэвалюцыйны пераварот, зроблены К. Марксам на палітычнай эканоміі і сучаснасці» прадставіла на канферэнцыю студэнтка А. Міранец. Яна раскрыла ў ім сутнасць рэвалюцыйнага перавароту ў палітычнай эканоміі, паказала

значэнне метадалогі «Капітала» для аналізу сучаснай эканамічнай рэчыснасці.

Выступіўшы на канферэнцыі кандыдат эканамічных наукаў А. І. Канашэвіч на заключным слове падкрэсліў значэнне метадалогі К. Маркса для ўдасканалівання логікі сістэм катэгорый і камонаў палітычнай эканомікі камуністычнага спосабу вытворчасці.

За актыўны ўдзел у канферэнцыі дакладчыкі былі ўзнагароджаны граматамі.

**ЛАРОТКАЯ,**  
камісар групы 0-12,  
**В. ДАНІЛЬЧАНКА,**  
асціст кафедры  
палітэкнікі

## З УЗНАГАРОДАЙ!

За шматгадовую плённую наукоўскую-педагагічную дзейнасць, актыўны ўдзел у грамадскіх жыцці Ганаровай грамадскай агенції КПБ і абласноўца Савета народных дэпутатаў узнагароджаны:

Міроненка Уладзімір Іванавіч

віч — загадчык кафедры дыферэнцыяльных ураўненняў Гомельскага дзяржуніверсітэта.

Харытановіч Фёдар Мікалаевіч — загадчык кафедры батанікі і фізіялогіі раслін Гомельскага дзяржуніверсітэта.

Біялагічнага факультэта горача віншуюць кандыдат філалагічных наукаў ЯРПА Віктара Уладзіміравіча з выпадку прысвяшэння яму ВАКам вучонага звання дацэнт.

## ВІНШУЕМ!

Рэктарат, партком, грамадскі арганізаціі ўніверсітэта, дэканат гісторыка-філалагічнага факультэта, кафедра беларус-



Мы – інтэрнацыяналісты



## БУДУЧЫНЯ – У НАШЫХ РУКАХ

«Вы привезли с собой сонца», — ветліва ўсміхаліся сумчане, гаспадары свята маладосці 1 вясны «Арбіта дружбы-83». Наперадзе ў нас, гасцей гэтага свята, былі захапляючыя сустрэчы, гутаркі з новымі сябрамі, пазэдзі, а пакуль што нас пазнайшымі з горадам Сумы. Вось што расказалі нам украінскія сябры, а быт чым паведамілі старыя кварталы і шырокі сучасныя праспекты горада над Пслом.

Сумы... Тут знаходзіліся чыні час і пісалі свае творы А. П. Чехаў, Леся Украінка, Т. Шаўчэнка, стварыў свою другую (украінскую) і трэцюю сімфонію П. І. Чайкоўскі.

Цікава гісторыя горада. Яшчэ ў 1708 годзе прыбылі сюды Пётр I, каб згрупаваць сілы на перад бітвой са шведамі. Квартыраваў на пабудзе Вакрасенскай царквы, якая і да гэтага часу захапляе сваю архітэктурой. У ёй, як пазней і ў Пакроўскай, Нікалаеўскай, Троцкай, Ільінскай, Петрапаўлаўскай царквях і Успенскім манастырамі, захапляўся духоўныя скарбніцы украінскага народа: рукаўцы і першыя друкаваныя кнігі, розныя мастацкія вырабы сунчаны.

Канец мінулага стагоддзя аз-наменаваны ўзнікненнем у го-

раздзе першых сапціл-дэмакратычных гурткоў, забастоўкамі рабочых фарнаднага і машынабудаўнічага заводаў. У снежні 1917 года ў Сумах была ўстаноўлена Савецкая ўлада. Але яшчэ дўгія два гады давалася адстойваць яе ў жорсткай барацьбе з ворагамі.

Узрасла ратная слова сумскай зямлі. У гады грамадзянскай вайны тут фарміраваліся атрады Шчорса, Бажэнкі, а ў першыяд Вялікай Айчыннай – грозныя злужнікі народных

сику. Яраслаўлі, Чарнаўцах, нашы дзялегаты пакінулы аб себе вельмі добрае ўражанне. І цяпер мы адчуваюць сілб ў цэнтры ўвагі, а гэта да мноўгага абавязала. Думаем, што і на гэты раз КІД ГДУ мы прадставілі дастойна. Так, на конкурсе палітычнай песні вышынную апэнку атрымала наша музичная кампазіцыя «Дзеці розных народаў, мы марай ад міры жыёў».

А ў конкурсі палітычнай плаката мы занялі прыза-

вое трэцяе месца.

Усе пяць дзён злёту былі вельмі насычанымі. Шмат вінаграда і каптойна для далейшай работы напага Клубу мы змаглі пачарніць на прантнічай канфэрэнцыі, дзе абрыйкоўваліся задачы і праблемы работы інтэрнітубаў. Адной з галоўных падрыхтавых праграм злёту стаў мітынг-прайгрыс «Молады аўбінаўчавае імперыялізм», на якім быў прыняты зверот да амерыканскіх студэнтаў.

Дзялегаты злёту зрабілі экспедыцыю ў Слапічанскі лес, дзе ў гады Вялікай Айчыннай вайны змагаліся народныя місіўцы пад камандаваннем легендарнага Каўпака. Пабывалі мы і ў Пущулі — горадзе з даўнімі і багатымі гісторыяй.

Незабытны ўрачанні засталіся ў нашай памяці ад дзён, праведзеных на містадзеніях містаўка музея. Далёка не кожны горад мае такую багатую калекцыю, як Сумы, дзе захобуваючыя многія работы выдатных айчынных майстроў XVIII – XIX стагоддзяў.

У адным з новых раёнаў г. Сумы знаходзіцца філіял Харкаўскага політэхнічнага інстытута імя І. І. Леніна. Сюды, на першыя горадскія інтэрнітубаў «Арбіта дружбы-83», з'ехаліся прадстаўнікі падраздзяленняў Сумы і Іванавічы, Махачкала і Цалінграда. Казан і Яраслаўль — ўсяго 11 делегацый. Злёт прысычнічаўся 113-й гадавіне з днём нараджэння У. І. Леніна і 65-годдзем Ленінскага камсамола.

Нас сустрэлі вельмі пёпла і гасцініца. На папярэдніх інтэрнітубах, якія праходзілі ў Бран-

і, ДАУГУН, Т. РАБЕНКА, студэнткі 2-га курса гісторіі, члены КіДа «Саюза».

## Правярае ВВК

## ПРЫ НІЗКАЙ ПАТРАБАВАЛЬНАСЦІ

У святле рашэнняў лістападаўскага (1982 г.) Пленума ЦК КПСС IV пленуму ЦК ВЛКСМ пастаўіў конкретныя задачы перад камсамольскімі арганізацыямі ВНУ. Яны «павінны больш настойліва і мэтанакіравана дабівацца стварэння ў кожным студэнцкім калектыве такай маральнаў абстаноўкі, у якой гультайства, бяздзядніцтва, расхлябанасць атрымалі б супраўве асуджэнне і рагучыя адбор».

Гэта значыць, мы абызаны дамагацца высокай паспехавасці студэнтаў, іх дыспылінаванасці і арганізаціўнай, паўсядзённай грамадской актыўнасці.

На жаль, на некаторых факультэтах ГДУ спрабы аbstаноўці не так, як таго б хадзелася. Сведчаннем таму — вынікі рэйду, праведзенага 1-га красавіка біягучага навучальнага года вучэбна-выхаваўчай камісіі ўніверсітэта сумесна са штабам «Камсамольская пра-

жектара». Так, са студэнтаў першых-трэціх курсаў фізічнай факультэта, якія не прысутнічалі на занятках без уважлівых прычын, можна было б украпліваць асобы патоўкі колъкасцю ў пляц груп. Незадрозны рэкорд належыць другому курсу. У гэтым дзені ў кожнай групі не было больш падызвіні студэнтаў. Асабліва хочацца вызначыць гр. Ф-22, якая недалічылася ў сваіх рэйдах 18 чалавек.

Вынікі праверкі на фізічным факультэце не здзіўляюць. Па паказьках мінулай зімовай залікова-экзаменсацыйнай сесіі фізічнага факультэта заняту адно з апошніх месц па паспехавасці. Пры гэтым рэзка павалічылася колькасць непасплюваючых.

Прыкладна па чатыры ступені на групу, якія адсутнічалі без уважлівых прычын, аказалася на біягучынім факультэце. Гэта таксама не мала. Асабліва здзіўляе, што ў

гр. Б-32, якая на першым этапе аблізу-конкурсу на лепшую акадэмічную групу ўніверсітэта заняла трэцяе месца, адсутнічала 8 студэнтаў.

На факультэце фізічнага выхавання найбольшая колькасць адсутнічыла — 11 чалавек — аказалася ў гр. ФВ-22.

11-га красавіка члены ВВК зноў праверылі наведаннем студэнтаў заняткаў на некаторых факультэтах ўніверсітэта. У цэлым пропускі некалькі зменіліся, аднак на асобых курсах яны даслічаюць значайнай колькасцю. Так, на матэматычным факультэце ў той дзені на занятках адсутнічыла 101 студэнт, у тым ліку 42 — на чацвёртым курсе.

Можна зрабіць папярок і ў адрас гр. Т-41 зноўнамічнага факультэта, дзе на занятках не аказалася амаль адна троць студэнтаў.

Г. ІЛЬЮШЧАНКА,  
старшыня ВВК ГДУ.

## У рэктараце ЗА НЕДЫСЦЫПЛІНАВАНАСЦЬ – ДА АДКАЗНАСЦІ

На чарговым пасяджэнні рэктарата, якое адбылося ў мінулы панядзелак, абрыйкавана пытанне аб стане і мерах па далейшаму умаўнанню працоўнай, вучэбнай і выкананчай дысцыплінны.

Усе выступаючыя на рэктараце гаварылі аб том, што неабходна зрабіць, каб з дысциплінаванасцю ў калектыве ГДУ навесці

побоіны парадак.

Звернута ўвага загадчыкам кафедр: разыфізікі — І. Ф. Дабровольскага, матэматычных праблем кіравання — В. П. Рубаніка, інженернай геалогіі і гідрогеалогіі М. А. Жураўлі, навуковых кіраўнічых навукова-даследчых лабаратарый У. М. Мілаглава і І. В. Максімэ на адсутнічнага кантролю за захаваннем працоўнай дысцыпліні супраўднікаў узначальваючымі падраздзялення.

Усе выступаючыя на рэктараце гаварылі

Да 100-годдзя з дні нараджэння

Дзям'яна Беднага

## «...МОЙ ПОДЗВІГ ПАЎСЯДЗЁННЫ»

Мой твердый,  
зялісты стих —  
мой подагік ежедневны.  
Роднай народ,  
страдальцем трудовой,  
Мие важек суд ліхі...

(Д. БЕДНЫ).

У 1909 годзе ў народніцкім часопісе «Руское богатство» быў надрукаваны верш «О Демінне Бедном, мужике вредном». Аўтарам яго быў малады пашт Іафім Прыдвороў. І падобна да таго, як бедны мужык, якіх прыгнаўшы бацькі, падыходзілі да яго, якіх аблішылі, але ўжо сур'ёзна думачы, абы тым «аль не стерпеть, отважытися», змагацца з сваёй сялянскай прафі, праз якія-небудзі дзесьняшні гадоў з думачыя ператварыўся ў ражуцьчага бацькі, аўтара сялянскай прафільствы, таго і Яфім Прыдвороў вырас на выдатнага прапагандиста сялянскага паштага, які вострым сатырычным словамі, якімі-небудзі засяялі зялёныя падары, вінаград і яблука, падыходзілі да яго, якіх аблішылі, аўтара сатырычных вінаградаў, фельтонаў, революцыйных маршаў і міністэрстваў, вернага салдата революцыйных партыі, паштага і свайго народа Яфіма Азікесеяча Прыдвороў.

Д. Бедны нарадзіўся ў сялянскім сям'і, дзе была паўсядніцтва да поту праца, вадчыніцтва на містадзеніях на Украінскіх зямлі. Але нарадышы час разыўца паштага. Мы аўтарылі падразнікі «Да памяці» сваім новымі сябрамі, паязынімі, якіх нас у розных куткі краіны, але адна агульная задача, агульная марака, ад ягоўнай аблішыўала нас: сваімі спрэвісамі, сваімі рукамі, пастаравішчамі рабіцца, каб іх не ўбілі, засяялі зялёныя падары, вінаград і яблука, вінаград і фельтоны, аўтара сатырычных вінаградаў, маршаў і міністэрстваў, вернага салдата революцыйных партыі, паштага і свайго народа Яфіма Азікесеяча Прыдвороў.

Д. Бедны напісаў вершаваную апавесць «Про землю, про волю і рабочую долю», у якой чытчы тубы ў багатыя сялянінамі, якіх аблішылі, аўтара сатырычных вінаградаў, маршаў і міністэрстваў, вернага салдата революцыйных партыі, паштага і свайго народа Яфіма Азікесеяча Прыдвороў. Выстрал «Аўроры» прагучыў для Д. Беднага сігнавамі да новых пошукуў у творчасці. Пашт адпраўленіца на франты грамадзянскай вайны, ў бічаніце там знаходзіць адлюстраванне ў яго новых твораў. Актуальнасць зместу і наўяза форма прапагандыстичнай агітациі вершы паштага ў таіх, што не толькі па жанраваму вызначэнню, але і па сутнасці, на той ролі, якую яны адгародзілі ў згуртавані чырвонаармейскіх мас.

Байка заставалася адным з галоўных жанраў творчасці Д. Беднага. Аднак час адкрыты бацькі бацькімі, і менавіта народ, простыя сялянінамі, падарылі савецкай літаратуре Д. Беднага. Як тут не здзіўляць сіле характеристу і прыроднаму разуму паштага, які змот адчучу ў забытым народзе да кастрычніцай пары тыя жживатворныя патоўкі, якія падхапілі Д. Беднага, вынеслі яго на саўдружную вілку дорогу жыцця і творчасці.

Праз усё жыццё правес пашт любоў да кніг, якіх былі светлячкамі граматы і прыгажосці для маладога сялянскага хлопчика і ў бацькоўскім дому, і ў гады вучобы ў Кіеўскай венечано-фельчарскай школе. Казейшчына, муштра не зішчылі ў юнацкі прагрэсі да кніг, літаратуры, а наадварот, шэршті і ўбогасць аbstаноўкі абаставілі гэту галоўную цікнавасць будучага байкапіса. Казейшчына, муштра не зішчылі ў юнацкі прагрэсі да скарбніц пастычнай творчасці. Паштага ізмінічыўся, але і на мове адкрытымі вінаградаў, асабліва на гісторыка-філалагічным факультэце Непарубіцкага ўніверсітэта. Выучэння літаратуре асабліва старажытнай рускай, асабліва на далучанні да скарбніц вінаградаў, паштага і зімовай пастычнай творчасці аказаў ражуцьчы ўпрыгожыў на мастакаў погляд паштага. І яго далейшая творчасць паўночно-паштагову паштагову пераходіла з кнігі на паштаговыя паштагі.

Работа Д. Беднага паштага грамадзянскай вайны — гэта зноў бацькі. Бацькі з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей, 1. услядзяючы іх, пашт гнёўна кляйміць ворага сатырай, антыфашистскімі бацькамі.

Пашт дажы ў дні нараджэння

Пашт зноў бацькі. Бацькы з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей, 1. услядзяючы іх, пашт гнёўна кляйміць ворага сатырай, антыфашистскімі бацькамі.

Пашт дажы ў дні нараджэння

Пашт зноў бацькі. Бацькы з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей, 1. услядзяючы іх, пашт гнёўна кляйміць ворага сатырай, антыфашистскімі бацькамі.

Пашт дажы ў дні нараджэння

Пашт зноў бацькі. Бацькы з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей, 1. услядзяючы іх, пашт гнёўна кляйміць ворага сатырай, антыфашистскімі бацькамі.

Пашт дажы ў дні нараджэння

Пашт зноў бацькі. Бацькы з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей, 1. услядзяючы іх, пашт гнёўна кляйміць ворага сатырай, антыфашистскімі бацькамі.

Пашт дажы ў дні нараджэння

Пашт зноў бацькі. Бацькы з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей, 1. услядзяючы іх, пашт гнёўна кляйміць ворага сатырай, антыфашистскімі бацькамі.

Пашт дажы ў дні нараджэння

Пашт зноў бацькі. Бацькы з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей, 1. услядзяючы іх, пашт гнёўна кляйміць ворага сатырай, антыфашистскімі бацькамі.

Пашт дажы ў дні нараджэння

Пашт зноў бацькі. Бацькы з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей, 1. услядзяючы іх, пашт гнёўна кляйміць ворага сатырай, антыфашистскімі бацькамі.

Пашт дажы ў дні нараджэння

Пашт зноў бацькі. Бацькы з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей, 1. услядзяючы іх, пашт гнёўна кляйміць ворага сатырай, антыфашистскімі бацькамі.

Пашт дажы ў дні нараджэння

Пашт зноў бацькі. Бацькы з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей, 1. услядзяючы іх, пашт гнёўна кляйміць ворага сатырай, антыфашистскімі бацькамі.

Пашт дажы ў дні нараджэння

Пашт зноў бацькі. Бацькы з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей, 1. услядзяючы іх, пашт гнёўна кляйміць ворага сатырай, антыфашистскімі бацькамі.

Пашт дажы ў дні нараджэння

Пашт зноў бацькі. Бацькы з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей, 1. услядзяючы іх, пашт гнёўна кляйміць ворага сатырай, антыфашистскімі бацькамі.

Пашт дажы ў дні нараджэння

Пашт зноў бацькі. Бацькы з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей, 1. услядзяючы іх, пашт гнёўна кляйміць ворага сатырай, антыфашистскімі бацькамі.

Пашт дажы ў дні нараджэння

Пашт зноў бацькі. Бацькы з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей, 1. услядзяючы іх, пашт гнёўна кляйміць ворага сатырай, антыфашистскімі бацькамі.

Пашт дажы ў дні нараджэння

Пашт зноў бацькі. Бацькы з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей, 1. услядзяючы іх, пашт гнёўна кляйміць ворага сатырай, антыфашистскімі бацькамі.

Пашт дажы ў дні нараджэння

Пашт зноў бацькі. Бацькы з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей, 1. услядзяючы іх, пашт гнёўна кляйміць ворага сатырай, антыфашистскімі бацькамі.

Пашт дажы ў дні нараджэння

Пашт зноў бацькі. Бацькы з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей, 1. услядзяючы іх, пашт гнёўна кляйміць ворага сатырай, антыфашистскімі бацькамі.

Пашт дажы ў дні нараджэння

Пашт зноў бацькі. Бацькы з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей, 1. услядзяючы іх, пашт гнёўна кляйміць ворага сатырай, антыфашистскімі бацькамі.

Пашт дажы ў дні нараджэння

Пашт зноў бацькі. Бацькы з юнацкай энергіяй працуе у «Окнах ТАСС», піша творы аб подзеянях савецкіх людзей

